

Запрашаем наведцаў

3 верасня 2022 г.

Дзень грамадзянскага і патрыятычнага,
духоўна-маральнага выхавання

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Віктарына "Зямля пад белымі крыламі"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Драздова В.А.
Конкурс малюнкаў на асфальце "Добры дзень, навучальны год!"	9.55 - 10.40	Тэрыторыя школы	Драздова В.А.
Мультурок "Правілы бяспечных паводзін"	10.50 - 11.35	Кабінет №12	Вашчук М.М.
Спартландыя "Восеньскія старты"	11.45 - 12.30	Стадыён/ Спартыўная зала	Салавенюк Н.І.
5 - 8 класы			
Спартландыя "Восеньскія старты"	9.00 - 9.45	Стадыён/ Спартыўная зала	Вашчук М.М.
Конкурс малюнкаў на асфальце "Добры дзень, навучальны год!"	9.55 - 10.40	Тэрыторыя школы	Драздова В.А.
Пазнавальная праграма "Па- беларуску слухаць і чытаць - нашу мову спасцігаць"	10.50 - 11.35	Кабінет №4	Бушук Н.Ю.
Прафілактычная гутарка "Дзеці на дарозе"	11.45 - 12.30	Кабінет №4	Бушук Н.Ю.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 10.40	***	***
Спартыўныя спаборніцтвы па валейболу	10.50 - 11.35	Стадыён/ Спартыўная зала	Салавенюк Н.І.
Літаратурная гасцёўня "Пявучая, дзіўная, родная мова"	11.45 - 12.30	Кабінет №9	Вашчук М.М.